

АРТЫКУЛЫ: ПЕРАДАВЫ—ПАДРЫХТОўКА ВЫРАШАЕ ПОСЛЕХ ТОРФСЕЗОНА, ПАЛІТАДЗІСЭЛЫ, УЗНАЧАЛЬНЕ РУХ МАСА ЗА БЫСОКІ ЭРАДЖАЙ. АБІД ДАМБАЛЬ—ВЫПРАВЛЕННЯ СЯЗБА—НАВЕШНЫ ПРЫЁМ СОВЕТСКАГА АГРАТЭХНІКА. Ю. ВАСКАВІЧ—БІСПЛАНАВАЦЬ У МЕНСКІМ ГОРНАПЛАНЕ. АГЛЯД ДРУКУ—У ПАХОД ЗА ПАСПЯХОВАЕ ВЫРАШЭННЕ ШЕР

ШАЧАРГОВАЯ ПРАБЛЕМА. СПАЛУЧЫЦЬ ВЬВУЧЭННЕ РАШЭННЯў ХУЧ ПАРТ'ЭЗДА ГАНГРЭТНАІ ПЕРАБУДОВАЙ ПАРТРАБОТЫ. СССР і ШВЕЦЫЯ. СТАЧАЧНЫІ БАІ ІСПАНСКАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА. ПАЧАўСЯ СУД НАД Г. ПОЛІТАМ і Т. МАНАМ.

Падрыхтоўка вырашае поспех торфсезона

Торф у БССР адігрывае выключную ролю. Гэта галоўная крыніца апалягана балансу беларускай прамысловасці. Буйнейшыя беларускія электрастанцыі (Белдэс, Менскі завод, Добруш і інш.) працуюць на торфе.

Таку невыкананне плана торфаздабычы ў звычайнай ступені лімітуе работу ўсёй прамысловасці. Хіба не факт, што Белдэс, Менскі завод і гэтым годзе працуюць асобліва кіхманкова, часта пазбавляючы энергію прадпрыемстваў буйнейшых прамысловых цэнтраў (Менска, Віцебска, Оршы, Мегілёва і інш.). А ў гэтым вялікая віна кіраўніцтва на тарфяную прамысловасць.

Партыя ў 1934 годзе ставіць перад торфпрамысловасцю БССР асобліва адназначную задачу. Уведзення ў строй і будучы ўважэння ў далейшым буйнейшых аб'ектаў індустрыі, апалам для якіх будзе з'яўляцца торф, або галоўным чынам ТОРФ (Маскоўскі шпітэс, Менская ЦЭЦ, Кірыльскі цементны завод і інш.). Прамысловасць па выкопу мясцовых будаўнічых матэрыялаў прад'юцы ўсё большым і больш чынам патрабаванні да торфу, які сыравіна.

План торфпрамысловасці ў гэтым годзе складае 1457,7 тыс. тон торфу, супроць 860 тыс. тон у мінулым годзе. План напружаны, але цэлым рэальны. Ёсць усё аб'ектывна магчымыя для поўнага яго выканання.

Але-які выкананне торфплана сезона пачынаецца ўжо зараз, іменна ЗАРАЗ. ПАДРЫХТОўКАЙ РАБОТЫ ДА СЕЗОНА ПА СУТНАСЦІ ВЫРАШАЮЦЬ ПОСПЕХ РАБОТЫ ў САМОМ СЕЗОНЕ.

Ці ацэньваюць нашы арганізацыі важнасць гэтага пытання? Ці ўлічылі яны ўрок мінулага? Факты паказваюць адмоўна. Вось невялікае пытанне для торфпрамысловасці — ЗАБЯСПЯЧЭННЕ РАБОТЫ ЧАІ СІЛАЙ. Імяна таму, што ў мінулым годзе спеваасовае разгортванне дагаворнай напавіны па вырабцы рабачай сілы было амаль сарвана, не быў выканан і промфінплан.

Як ідзе зараз справа? Паводле даных Белторфа па плане павінен быць завершана да пачатку сезона 11547 чалавек. Заключана-ж дагаворы з калгасамі і аднаасобніцкамі на 10 сакавіка ўсго на 6 з лішкам тысяч. На заводах зараз ёсць усго 1.680 чалавек, або каля паловы патрабнай рабачай сілы. Або ўсё Белторфпрамсаюз. Яго праграма ў гэтым годзе 420 тыс. тон. Патраба на плане завершана 2.000, з заключана дагаворы на 2.000.

Па паравязанай большасці торфзаводаў і торфарэіаў БССР заключаны дагаворы па вырабцы рабачай сілы адбываецца вельмі і вельмі марудна. Асобліва дрэнна справа стаіць на рашоючых торфзаводах. На 10 сакавіка на Асін-торфу завершана рабачай сілы 57 проц. да плану года, на Заводзе торфзавод «Большэвік» — 48 проц., завод імя Гей — 48 проц., «Свабоды» — 30 проц. і інш.

Дырэктары заводаў і партыйныя арганізацыі не аддаюць сур'ёзнай увагі гэтаму важнейшаму, па сутнасці справы рашаючаму, участку паспяховага выканання плана. Некастрыя з іх проста патрабуюць змяніць вырабцы рабачай сілы. Вось у торфзавод «Краснае знамя» камуніст Варшавічын быў пасланы ў Чарэньскі раён для вырабцы рабачай сілы. Два тыдні прасідаў, работу праваліў і вярнуўся спаконна на завод. Ні дырэктар завода таў. ДЗОРНІН, ні партарганізацыя не прынілі ніякіх мер.

Паставава ЦК і СНК аб рабоце Донецкай чыгункі — праграма дзеянняў усяго транспарта СПРЭЧКІ ТРЭБА ПРАДОўЖЫЦЬ

ВІЦЕБСК, 15. (Кар. «Звязды» на 6-му эксплаатацыйнаму рабуну). Пакой кіраўніцтва 6-га эксплаатацыйнага раёна МББ чыг. запавядаюца супрацоўнікамі адзелаў. Большасць — тэхнічным персаналам. Толькі некалькі дыспетчараў.

Дакладчык т. Мітрохін гаворыць пра паставу ЦК і СНК аб рабоце Донецкай чыгункі, гаворыць што паставова гэта датычыць і 6-га раёна. Але гэта мімаходом. Гонарачы аб паліцыі ў кіраўніцтве раёна з вольнакам крохата, ён тут агітаравана: «Я ўзяў на сябе смеласць выстуіць супроць на чальніка фінансіст НІКАЛАЕВА, але гэтым я не хачу сязачы, што ён праваліў бюракратызм, ён проста не жадае вырашыць гэты пытанне». Адзудавіца аспарэкаваць, бязіш як-бы не пакрыўдзіць пачальства.

Пасля даклада наступіла доўгае маўчанне. Нарэшце, выступіла некалькі чалавек — сакратар ачальні кіраўніцтва Мандрукевіч і дыспетчор Барышэў.

Аб чым і як яны гавораць? Наогул і ў сувесным маштабе. Вяздуба, без самакрытыкі, не выдзіраючы існуючых арганізацый, папроста бюракратычных метадаў кіраўніцтва. Яны, відаць, уявілі кіраўніцтва, які быў дан спрэчкаў у докладзе.

А гаворыць было аб чым? Раён працуе ўсё яшчэ дрэнна. Часта ён апаздывае на МББ на апошніх месцах у выкананні плаанапін плані. Сядаванне талара ча паграўні. Сядаванне талара ча паграўні.

Лявацкая практыка ў Сіроціне

СІРОЦІНА, 15. (Ад карэспандэнтаў «Звязды»). Перад падрыхтоўкай Паповым лявацкая таблічка. У таблічцы, як і ў кожнай, — саўкі. Першы саўкік азначыць: саўкіцкая планіца праваго кляна. Тут прыкладаны лічы: 10, 15, 20, 25, 50, 75... сотак гектара і крыху шэйш 1, 2, 3 гектары. Не больш. Гэта — на вертыкальнай лініі. А па гарызантальнаверху ідуць падыскі культуры: «авёс», «чмень», «лён» і т. д. Супроць кожнага падыска зноў па вертыкалі ідуць лічы, ужо раздробленыя, напрыклад, адна, паўтары, дзве і т. д. соткі гектараў.

Па такой таблічцы, выдуманай у раёна, даводзяць у Шумілінскім сельсавеце планы саўбы да аднаасобнікаў. Варней, не даводзяць, а яшчэ толькі механічна развешваюць лічы.

— Брыху споспініма з плавані... Але нічога... Пасеюць... Падыскі-ж узяты аб тым, што планы будуць выкапаны, — так гаворыць старшыня сельсавета тав. Кілеманска.

У сельсавеце плавы саўбы яшчэ не складзены, а ўжо ўзяты распіскі ад аднаасобнікаў аб тым, што яны будуць выкапаны.

Якая падарочнасць. Якая палітычная бізарукасць. Распіскамі ў Шуміліне думаюць заараць і засьвечы замяю.

Як забяспечыць аднаасобнікаў на сешнем — сельсавет не ведае. Ён цвердзіць толькі адно: насення мала, планы трэба зменшыць.

А пад уплывам такіх дэмабілізаваных, па сутнасці кулацкіх разважанняў асобныя члены сельсавета выступаюць супроць плаваў. Вось, напрыклад, член сельсавета па вёсцы Губіца Жараў адкрыта ў сельсавеце заўвага:

— Як засьем, тады і абмерым саўкіцкія лічэраў, ва многіх гарадах пачаліся ўсаўкіцкая завадзюка.

У Барселоне на радзе заводаў рабачы абавяспілі забастоўку «срыжанавага руху». Паціяца забараніла рабачым выходзіць з тэрыторыі завода на вуліцу.

Компартыя развівае энергію дзейнасці, арганізуючы адрывны рэвалюцыйны фронт, ішчучыся пашырэнне забастовачнага руху. Компартыя выкрала тайную дастаўку аброі фашыстаў у Калдыс.

Урад не адважваецца афіцыйна па абавяспі ад роспуску і забароне компартыі, але фактычна паставіў і пачынае спавалі на вуліцах у Мадрыдзе і іншых гарадах.

«Эль соцыяліста» — орган соцыял-фашыстаў — на распарэдажнае міністэрства ўнутраных спраў прадавала на вуліцах пад аховай паліцыі. Спрыяльнасць паліцыі да соцыял-фашысцкага органа зраўнаможа: газета па ўпосці з соцыял-фашысцкімі лідэрамі прабуе абчэсваць размах забастовачнага руху і весты яго да чыста экаанамічных выступленняў.

Рэвалюцыйна «Эль дэбато» заўважэ адкрыта: «Мы вышлі сёння для таго, каб перагарэці дарогу рэвалюцыі».

Комуністы арганізуюць адзіны фронт. Вастуючыя рабачыя паладзілі ў Мадрыдзе вулічную дэманстрацыю, дэла заключыліся сутычкамі з паліцыяй. Некалькі чалавек паравана. Армышчаны 47.

Як паведамае агенства Гаваэ, у Каталоніі, не гасячыца па сабатаж соцыял-фашысцкіх і апарха-

Выкрыць калкратных вінаватых недадзэнкі аднаасобнікаў, неадкладна выправіць недахопы ў падрыхтоўцы да сябы

Недадзэнка аднаасобніка

ЖЛОБІН, 15. (Пат. кар.). У Жлобінскім раёне аднаасобнікі складаюць каля 66 проц. усіх селянскіх двараў. Удзельная вага аднаасобнікаў у правам кляне довазі вялікая. Усё-ж, калі заходзе даведвацца ў жлобінскім раёнамадзале, як аднаасобнікі рыхтуюцца да сябы, то нічога не выйдзе.

Падрыхтоўкай да сябы аднаасобнікаў у жлобінскім зямельным адзеле не займаюцца. Асабліва цяжка стаіць пытанне ў аднаасобніцкіх сектарах з пугавай сілай. У радзе сельсаветаў каля 25 проц. аднаасобнікаў зараэ не маюць коняў. Ва многіх гаспадарках коні ніякай сяркай сьматэ. Напрыклад, у Мармаўскім сельсавеце з 300 аднаасобніцкіх гаспадарак 80 не маюць коняў. У Радзюжскім сельсавеце ў 50 гаспадарках пугавая сьматэ выведзена са строю.

Сельсаветы раёнаў і па раённых арганізацыях і тамсама не цікавяцца аднаасобнікамі. У раёне нічога не думае аб аказанні дапамогі бясконным гаспадаркам.

За апошні час рад аднаасобнікаў, падпаўшых пад уплыў кулацкай агітацыі, разбавараюць сваю пугавую сілу. Божны базарны дзень на жлобінскім рынку аднаасобнікі прадаюць сваіх коняў. Раёнам і райкампсом ведаюць аб гэтых фактах, але маўчаць.

У Жлобіне аднаасобнікі саінуць з рахункук вясновай сябы.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

Уключыліся ў рэйд

БАБРУЙСК, 15. (Па тэлеграфу). Газета «Камуніст» уключылася ў ўсаўкіцны рэйд друку па прадверці выканання рашэнняў XVII парт'эзда аб жывёлагадоўлі.

Бяров пад свой нешарэны нагляд 10 калгаснага раёна. У рэйд уключылася раённая нарада сельгору, члены рэдакцыі насьпенных газет. Выкапаны на сабораўцыа саўкіцкую газету «Ленінскі шлях».

Сельсаветы раёнаў і па раённых арганізацыях і тамсама не цікавяцца аднаасобнікамі. У раёне нічога не думае аб аказанні дапамогі бясконным гаспадаркам.

За апошні час рад аднаасобнікаў, падпаўшых пад уплыў кулацкай агітацыі, разбавараюць сваю пугавую сілу. Божны базарны дзень на жлобінскім рынку аднаасобнікі прадаюць сваіх коняў. Раёнам і райкампсом ведаюць аб гэтых фактах, але маўчаць.

У Жлобіне аднаасобнікі саінуць з рахункук вясновай сябы.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

Расцягваюць калгасны гной

РАСОНЫ, 15. (Па тэлеграфу ад карэспандэнта «Звязды»). Дырэктыва пленума ЦК КП(б)Б аб выкананні плана вывазі гною да 20 сакавіка зьрваецца. У калгасе не МТС зьмешч 4945 тон гною вывезена 1200 тон. На калгасах МТС вывезена 21.300 заўсё 34.400 тон паводле плана. Аднаасобнікі з 8.000 тон вывезлі ўсго 138.

У раёне вывазай гною нічога не кіруе. У Санацішчанскім сельсавеце з 14 калгасаў прыступіў вывазі гною толькі адзін калгас «Чырвоны Санацішча». Таксама становіцца па Заборскаму, Дабрушанскаму, Гарбачоўскаму і інш. сельсаведах.

У калгасе «Непрамоўнае» далікі элементы на чале з старшынёй Ільінін вывозіць калгасны гной на свае ўласныя ўчасткі. Калгасныя палі гной зусім не ваяцца.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

Фота ЛАЦМАНАВА (Слоўфота).



У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

У Туркменіі пачалася сяба. Намышляным пераідскі калгас «10 Окцябра», Тэдэянага раёна (Туркменія) зьвінчае сябу зорна культуру.

На адмыку: калгаснік Мамед Усейі не саўбы маў выданне ў 3 га зьсвае ў дзень 4—4,5 га.

СТАЧАЧНЫІ БАІ ІСПАНСКАГА ПРОЛЕТАРЫЯТА

ПАРЫЖ, 14. (БЕЛТА). Весткі, якія прыводзяцца праз мадрыдскую цэнтру, паказваюць, што палітычнае становішча Іспаніі ўсё больш ускладняецца.

СТАЧКІ РАЗРАСТАЮЦА. Забастовачны рух па ўсёй краіне ўзмацняецца. У пэнтры увагі зараз забастоўка металістаў і друкароў у Мадрыдзе. Угора вышлі толькі надрукаваная штройбюрокрам раэкрывіцы саталіцкая газета «Эль дэбато» і манархічная «Ла эпока».

Газета «Эль соцыяліста» вышла з дазволу ачэмна. Аднак, бастуючыя рабачыя рашуча супраціўляліся рашэнню сьматэ «Эль дэбато» і пачынае спавалі на вуліцах у Мадрыдзе і іншых гарадах.

«Эль соцыяліста» — орган соцыял-фашыстаў — на распарэдажнае міністэрства ўнутраных спраў прадавала на вуліцах пад аховай паліцыі. Спрыяльнасць паліцыі да соцыял-фашысцкага органа зраўнаможа: газета па ўпосці з соцыял-фашысцкімі лідэрамі прабуе абчэсваць размах забастовачнага руху і весты яго да чыста экаанамічных выступленняў.

Рэвалюцыйна «Эль дэбато» заўважэ адкрыта: «Мы вышлі сёння для таго, каб перагарэці дарогу рэвалюцыі».

Комуністы арганізуюць адзіны фронт. Вастуючыя рабачыя паладзілі ў Мадрыдзе вулічную дэманстрацыю, дэла заключыліся сутычкамі з паліцыяй. Некалькі чалавек паравана. Армышчаны 47.

Як паведамае агенства Гаваэ, у Каталоніі, не гасячыца па сабатаж соцыял-фашысцкіх і апарха-

Японскае паведамленне аб выкушанай пасадцы савецкага самалёта на манчжурскай тэрыторыі

ТОКІО, 14. (БЕЛТА). Агенства Сімоун рэпю прыподаіць кароткае паведамленне ваеннага міністэрства, у якім гаворыцца, што на афіцыйных вестках, атрыманых у ваенным міністэрстве 11-га сакавіка, ў раёне Мішань каля малаго возера Ханга савецкі самалёт зрабіў вымушаную пасадку, як відаць, з прычыны паварвання матара.

ЗАХОД ЯПОНСКАЙ ШХУНЫ У СОВЕЦКІЯ ВОДЫ. ВЛАДЗІВАСТОК, 15. (БЕЛТА). 10-га сакавіка ў паўдні ад вострава Аскольд, які знаходзіцца пры ўваходзе ва Владзівастокскую бухту, паранічным дэзорам была заўважана японская матарна шхуна «Тодзіма-мару».

Апавячаны паранічнымі ўладамі капітан шхуны заявіў, што шхуна на займалася навуковым рыбалоўствам у гэтым раёне і была змушана падыйсці к берагу і зрабіць стаўку з-за павомкі матара, які чыпер зноў параўдаў.

Пры блыжэйшым аглядзе шхуны парануадзілі было устаноўлена, што яна добра абсталяванна карот нахвалывай, доўгахвалывай і мелем гатарнай устаноўкамі.

Пасля складання акта паранічнымі ўладамі аб стаўцы бэ дазволу ў савецкіх водах, шхуна была пераправалена неадкладна паліцыя тэрытарыяльных водаў СССР.

На думку маралоў, гэта шхуна з'яўляецца разведчыным судном, якое выконвала, як відаць, нейкія спецыяльныя шпёнскія заданні.

АНГЛА-ФРАНЦУЗКІІ ПЕРАГАВОРЫ. ПАРЫЖ, 14. (БЕЛТА). У Лондане пачаліся англа-французскія гандлёвыя перагаворы, для вядзення якіх у Англію прыхаў французскі міністр гандлю Ламурэ.

СССР і Швецыя ПАЛАЦ НАВУКІ

СТОКГОЛЬМ, 14. (БЕЛТА).
Паводле вестак з аўтарытэтных крыніц шведскі Урад параніць прадаставіць савецкаму Ураду пазыку ў 100 млн. крон. Пазыка будзе скарыстана савецкім урадам для закупкі тавараў шведскай вытворчасці. Пазыка прадаставіцца ў форме савецкіх дзяржаўных аблігацый, надлеглых пагашэнню 15 жніўня 1939 г. на 15 мая 1941 г. На аблігацый будзе ўкладвацца 5 1/2 проц. гадовых.


Чакаецца, што згода будзе аформлена ў бліжэйшыя дні. Згода аб пазыцы азначае вылікі пад наперад у разніцы гандлёвых адносін паміж СССР і Швецыяй.

Злені аб прадаставленні Швецыяй пазыкі СССР. Рад газет змяшчае гістарычны агляд гандлёвых адносін паміж абодвума краінамі, азначаючы пры гэтым, што, не гледзячы на пазычанне ўсеагульнага крызіса, знантэне гаспадарства СССР было палітычнае.

«Сопіла-демаграт» даўжася, што прадаставленне пазыкі СССР аказвае шведскай прамісловасці, і ў першую чаргу машына-будавальнай прамісловасці, значную дапамогу.

Комуністычна «Ню даг» ліша, што сацыялістычнае будаўніцтва Саветаў і бліжэйшы час, як відаць, даць работу тысячам шведскіх рабочых, якія ў умовах крызіса капіталізма асуджаны на беспрацоўе.

СТОКГОЛЬМ, 14. (БЕЛТА).
Большыя шведскія газет з вялікай цікавасцю каментаваць навіны



14-га сакавіка СНК БССР зацвердзіў новы праект галоўнага корпусу Акадэміі Наук у Менску, складзены асуджэннем дэпартаменту архітэктарам Лангбардам, аўтарам праекта Дома Урада.

СНК даручыў Бедарыцкаму да 15-га мая закончыць складанне праекта і канструкцыі.

У гутарцы з супрацоўнікам «Звязды» архітэктар Лангбард наведлі наступнае:

Праект прадуцьця будавання пабудова галоўнага корпусу Акадэміі агульнай кубатурай у 85 тыс. кубаметраў. У ім будуць размешчаны канферэнцыйная на 700 чал., актавава зала, бібліятэка на 2.500

ПЛЕНУМ ЦПСБ

Восем бригад з 45 арганізаваных профрабрычак выехалі ў раён БССР для падрыхтоўчай работы па наладжванні будавання 25-га сакавіка. У парадку дзейнасці аб падрыхтоўцы і правядзенні сабур у прыгарадных гаспадарках, аб індывідуальных работных гарадах, аб рабоце сталовых заводоў «Комунар», імя Лангбарда і фабрыкі «Спагіндустрыялізацыя» і т. д.

На пленуме выкаляюцца ўсе старшыні ГРПС, старшыні райпрадсаваў, 20 старшын ФЭМК, пяць старшын рабкомсаў МТМ, пяць старшын рабкомсаў прыгарадных гаспадарак, 5 дырэктароў калгасоў і 5 кухароў.

УСЕБЕЛАРУСКИ ЗЛЁТ КУХАРАЎ-УДАРНИКАЎ

10-га сакавіка ў Менску склікаецца ўсебеларускі злёт кухараў-ударнікаў. Злёт абгаворыць пытанні аб практычных мерапрыемствах па паліпашчэнні грамадскага харчавання. 10 старшын кухараў сталовых буйнейшых прадпрыемстваў ЗРК, ДРС-ў падзяляць да вопытаў свай работы.

У парадку падрыхтоўкі да злёту ў гарадах аблудуцца гарадскія злёты кухараў і работнікаў грамадскага харчавання.

ЗАКРЫЛАСЯ МАСТАЦКАЯ ВЫСТАВКА

10-га сакавіка ў Цэнтральным доме калгаснікаў у Менску закрылася ўсебеларуская мастацкая выстаўка.

13 і 14 сакавіка адбыліся дыялогі, прысвечаныя выстаўцы. Дырэктар інстытута літаратуры і мастацтва Акадэміі Наук тав. Вольскі выступіў з дакладам на тэму «15 год вышэйшага мастацтва БССР». У спрэчках прымаў ўдзел мастакі, навуковцы, работнікі, пісьменнікі, ударнікі з прадпрыемстваў.

НОВАБУДОЎЛІ МЕНСКА

На вуліцы Карла Маркса значнае будаўніцтва другога дома Бедарыцка. У гэтым доме будуць размешчаны фота і кіно-лабараторыі і другія падобныя прадпрыемствы.

Юр. Т. Юр. Л.

КІНО

„ПАРУЧЫК КІЖЭ“

«Імператар сніць»... Над Петраўдзінскай паліцэскай, над адміралцейскім шпітэлем, над гранітным мастам Санкт-Пецярбурга гісторыя зямлі. Застыла гісторыя, скандала сарадзівецтвам.

Імператар сніць... Імператар Павел I — каравааны маляк, самы толькі в дэгенератыўнага «Дома Раманавых».

З яго эпохі — эпохі доўгага прыгонства, казэрнай мучыцы, вялікіх парадкаў, шпіцрутоваў і вонкавага прыдворнага бласку ўзят сюжэт новага фільма Бедарыцкага «ПАРУЧЫК КІЖЭ».

У аснове — анекдот, развіты ў адзінай аповесці Юр. ТЫННАВА. Паручык Кіжэ — мф, ваображана істота, нараджаная ў выніку памылкі каранальнага пісцяра.

На фоне гэтага анекдатычнага вышыву фільм даволі ярка і вышыва паказвае ўсю пустату, шчырама, ідыётства жыцця верхняй тагачаснага рускага грамадства. Паручык Кіжэ базіліта на злучэнню багатамі (хоць «арышт» гоняць пешкам у Сібір у суправаджэнні барабалшыцка і двух грэндэраў, потым вяртаюць назад, робяць палкоўнікам, генералам. Нарэшце яго жаніць — і

анюў, ужо «нябачынка», разгалавалі ў радзавыя...

Усё гэта падае ў надзвычайных жытых, праўдападобных тонах, пры вымокай тэхніцы гуту, святла, усёго мастацкага афармлення. Па сваёй культуры, тэхніцы «Паручык Кіжэ» — буйнае дасягненне.

Фільм глядзіцца вельмі лёгка, жыва і вясела. Агульнаму ўражанню прыдае выдатная графіка (ЯНШЫНА, ЧАСТУЦАВА, ГОРЫНА — ГАРАЙНАВА, МАГАРЫЛ), удалае музычнае кампазітар С. ПРАКОФ'ЕВА.

Але атары фільма АБМІНУЛІ АСНОУАЕ. Фільм НЕ гучыць як сатыра, якая-б выкрывала сацыяльнае сутнасць эпохі. Ён пабудаван на прышчыну вясёлага прыдворнага жарту — не больш.

Атары захваліліся бутфарнацы, знешняй піншасцю, прыкрасамі, мундзірамі, плейфамі прыдворнай чыляды імператарскага Санкт-Пецярбурга, УПУСЦІУШЫ СОЦЫЯЛЬНЫЯ МАТЫВЫ. Таму фільм і не падмацае вышэй абытага фарса.

Юр. Т. Юр. Л.

ЗНИЩАЛЬНИКИ ЖИВЁЛЫ— НА ЛАВЕ ПАДСУДНЫХ

НАСЦЮКОВІЧЫ. (Па тэлефону ад спецыяльнага карэспанданта «Звязды».)

Падсудны Бугрын, Тарасаў, Бычэўскі нікі не могуць сабе ўявіць, што за знішчэнне пагапоў могуць прыцягвацца да судовай адказнасці.

— Дзепоццэ, — абурасца Бугрын, — мы-ж кіравалі, дырэктывы спускалі, указанні давалі, а капі ўсталявалі на тым, то няжы мы вінаваты. Мы-ж нічога незаконнага не рабілі. Пры ўсіх выпадках складанні актыва.

Чырвоны істукан у паказаных усе падсудных праходзіць спасылкі на акты.

— Па якой прычыне, падсудны, у калгасе «Пролетарыі» загінула 50 працаў, цілія, а ў калгасе «Вярнішлага» — 70 працаў?

— Па гэтым пытанню ёсць акт, — вясёльна адказвае падсудны зотэжым Тарасаў.

— Чаму ні ў адной ферме няма адзельных, правільных арганізацыйных прац?

— Па гэтай справе ёсць складзены акт, — абурна гаворыць падсудны кіраванні старшын райвымаблданніа Бугрын.

— Чым утлумачыць, што вы прызнаеце ў калгасе здаровыя цілія, а прызнаеце ў падсуднага старшын калгасе «СОВЕЦКАЯ БЕЛАРУСЬ» Бычэўска?

— Мы не разлілі ні аднаго цілія без акта, — упэўнена і самазадаволена адказвае падсудны.

Там зверху даюць да раёна да калгаснай фермы заведзена сістэма: хвацце за акты, ім апраўдываць любое злучэнне, — абодва аднаўляюць і соцыял галоў жыцця. Согні актыву па асобных навуках, тысяч па раёну — такімі актываі апервалі на ветэрынарных пунктах, у апраўдальных напасаў, на пасаджэннях райвымаблданна, райкома...

Восе гату ашунаную практыку падсудныя прабуюць прадаваць на судзе, стараючыся знайсці апраўданне ў спецыяльнай дзейнасці.

Танавы ўзоры дэкавіцы падсудных на адказанымі часткі народнай гаспадаркі раёна. Ніякімі актываі іх апраўдаць нельга. Факты так

б'юць па акты, што ў рэальнасце запячатаны ў пракурора і грамадскага абвінавачваю падсудны па аднаму пачынаючы, уступаць, вышываны ўсё-ж прызначаю, што за такіх азначэннях пролетарскі суд пачынае нараць.

Што паказваюць факты? Захаванне пагапоў залежыць ад правільнай арганізацыі працы на фермах, ад правільнага ўвадзэння адзельных, правільнага догляду і кармлення. За гэта справу ў Насцюковічым райвымаблданніа аднаўляваў Бугрын. Але ён свай адказнасць прабуе тлумачыць, як нешта штучнае, бо ніхто ад яго адказнасці не патрабаваў.

— Хто-ж у гэтым вінават? — пытае старшыню суда.

— ... Хто-ж персанальна?

Падсудны зноў пачынае мармытаць, але не паказвае ні ладанні, ні спецыяльна прызначаю, што ў першую чаргу за гэта адказвае ён і Паўлючына.

Для кіраванню зямельнага аддзела не з'яўлялася новай пытанне аб мільённых фанца неіснаўшых і5 ферма. Падсудны Бугрын прызначаю, што ён аб гэтым ведаў.

— Дык чаму-ж вы не пакончылі з гэтым злучэнствам, — пытае пракурор.

Зотэжым Тарасаў тавары, што такіх ферма на палера могуць існаваць, ну, у спецыяліста ў павароў, хоць ведаў, што гэта шкодніцтва.

Там падсудны пачаў прызначаюць у тым, што ён ведаў аб куляцкіх справах, якіх таварылі ў зямельных аддзелах і райаддзелах жыцця галоў, што ён гэтым шкодніцтвам злучэнствам патураў.

— Вы ведалі, што Тарасаў ашукані сваім трымаў прамію ад Нарімаза, як ударнік у барацьбе за сцягаводчы?

— Ведаў...

— Вы ведалі, што зводкі, якія па сыпаліся ў Менск, былі беспадстаўныя?

— Ведаў... Але што-ж было раб'ць...

Л. КАПЛАН.

АКАДЭМІЧНАЯ НАРАДА ПА ЗВЫШРАННЯЙ СЯЎБЕ

15-га сакавіка ў Акадэміі навуц адбылася ўсебеларуская навукава-даследчая нарада па звышранняй сяўбе. У нараду прымаў удзел каля 40 дэлегатаў ад навукава-даследчых устаноў, МТС і калгаснікаў у Польшчы, МТС.

З Кіева ад Украінскай Акадэміі навуц прыехаў праф. Кузьмецько. Сяня чакаючы прыезд у Менску акадэміка Пранічэнка і праф. Сокалова.

Ва ўступным слове праездіт Акадэміі тав. ГОРЫН падкрэсліў, што Акадэмія навуц Беларусі правіла адзіна ў Савецкім вышыванні звышранняй сяўбы і распрацавала яе аграэхніку. У надалейшыя меся масавы вопыт, які станіўся ў 1933 годзе, даказаў рад буйных пераваг звышранняй сяўбы перад ачышчанымі тэрымамі насева.

У сувязі з тым, што асноўныя палажэнні аграэхнікі звышранняй сяўбы зроблены на аснове вышыванні на працягу аднаго 1933 года, неабходна прадаваць далейшую работу, каб лічы былі ўдасканальны аграэхнічныя правілы.

На рашэнні пасаджэнні былі асадухна дакладна акадэміка Думбала да тэмы «Вітні звышранняй сяўбы ў 1933 годзе і запаткі на 1934 год», праф. Кайтарвала — «Сямінацкія ўмовы і звышранняй сяўбы», праф. Афанасьева — «Роль і звышранняй сяўбы» і праф. Шыперна «Звышранняй сяўбы на тарфяных багатах».

СЕННЯ пасаджэнні пачынаюцца ў 6 г. веч. у актывава залы Акадэміі навуц.

РЭКАНСТРУКЦЫЯ ФАБРЫКІ „КІМ“

У Віцебску разгорнута выдатная работа па рэканструкцыі пачомна-трыкатанай фабрыкі «КІМ». У будучым годзе на будаўніцтва і абсталяванне выдаткова будзе 5.500 тыс. руб.

Усталявацца 750 новых аўтаматаў і каля 300 дапаможных машын. Абсталяванне заказана за кошт імя Гельца ў Ленінградзе і першаў аэксперыментальнаму заводу ў Маскве.

Большыя рабочыя да пачатку 1936 г. пачынаюцца да 6.500 ч.

Рэканструкцыя фабрыкі і, асабліва, даабсталяванне значна паліпашчаюць ёе магучасці.

Пры фабрыцы будоўцца работны гарадок. Звыш 1 млн. руб. адлучана на жылывае будаўніцтва. Закачываецца чатырохпавярховы каменны дом на 86 кватэр. Пачата будаўніцтва другога каменнага дома на 64 кватэры, прычым 32 кватэры будуць гатовы ў будучым годзе. Адначасова будоўцца 6 драўляных карнісных дамоў.

ХРОНІКА

Старшыні ОК і Эканомсавета БССР т. ГАЛАДЗЕДУ прадастаўлені вопыт у 16 сакавіка да і краіна. На чае вопыт тав. Галадзе выкаляне абавязаву старшын ОК і Эканомсавета ўскладзена да тав. СААН'ЯНА.

Тав. СМІРНОВ І. М. вызваўся ад абавязку намесніка ўпаўнаважана Наркомаўсаву БССР пры СНК БССР.

Тав. ОЛІКЕР Б. Л. прымаўся да намесніка народнага камісара па ахотах і рыбніцтве БССР.

РАЕНЬСКИ ЗЛЁТ ударнікаў абароны адбыўся ў Барысаве. У рабоце іх прымаў удзел больш 300 вараўдальных ударнікаў і лепшых ударнікаў абароны.

НА ВАЖНЕЙШИХ УЧАСТКАХ НАРОДНОЙ ГАСПАДАРКИ

За першую декаду сакавіка

ЛЕС

Віцебскі раён на 14 сакавіка выканаў квартальны план пасавагоў і лесавыязан. Па загапоўках дзелаў драўніны план выканан на 127 проц. па вывацы на 100 проц. Па дровах загапоўлена — 100 проц, вывазена — 103 проц. Прадаўжам работу па поўнаму вызначанню гадзанага плана. У дапамогу Лёўнасава ўдзельнічае вышыванне бригады. Ужо звару разгортаем падрыхтоўчыя работы па правядзенню асновага сапаву.

МЕТАЛІЧНЫЯ ВЫРАБЫ

Менскі завод імя т. Воршына вырабіў 78 парціяў для трактарнай маркі «Ф-П», 320 замкоў, 2000 надкоў і інш. Усёго выраблена прадукцыі на суму ў 15.099 руб., у тым ліку на шырэйшым на суму ў 5.530 руб.

1.517 шаптоў «Сух № 1», 201 акучкі, 1331 наволак для кава і інш. вырабў завод «Чырвоны металіст» (Віцебск). Выраблена ўсёго прадукцыі на суму ў 139.269 руб. — 90,4 проц. дэкадага плана.

Завод «Чырвоны Окцабр» (Орша) выпусціў 23,8 тон будаўнічых шпкоў, 0,7 тон абытных шпкоў і інш. прадукцыі на суму ў 40.060 руб. — 18,1 проц. месячнага плана.

Заводам «Комунар» (Менск) выраблена розная прадукцыя на суму ў 13.348 руб. — 9,3 проц. дэкадага плана.

Менскі завод «Ударнік» вырабіў 65 вагаў «Фалько», 16 вясёлаў, 25 нажкоў і 299 замкоў, усяго на суму ў 13.560 руб. — толькі 6 проц. месячнага плана.

878,6 метра шаптоў для сподаваных вырабў Менскі завод ланцубоў Гапца. Дададнае заданне выканана на 36,13 проц.

ШВЭЙНЫЯ ВЫРАБЫ

Швейная фабрыка «Окцабр» вышыванна 10.238 жаночых пошываў 2591 касцюмаў і інш. Промфінансаванна на 82,4 проц. Па вывацы на 100 проц. Па дровах загапоўлена — 100 проц, вывазена — 103 проц. Прадаўжам работу па поўнаму вызначанню гадзанага плана. У дапамогу Лёўнасава ўдзельнічае вышыванне бригады. Ужо звару разгортаем падрыхтоўчыя работы па правядзенню асновага сапаву.

Швейная фабрыка імя Крупусьнінскага (Вабруйск) вышывала дэкадага аданне ў працяглай на 53,7 проц. Выраблена прадукцыі на суму ў 79.900 руб. замест заданых 148.200.

Фабрыка імя 6 сакавіка (Менск) вышывала 5.240 шаптоў. Па індывідуальных заказавых папашы 19 мужчынскіх абытных абытных і 22 абытных, 44 жаночых абытных і 13 абытных пошываў, 44 пінжакі, 123 абытных пошываў і інш. Работы на фабрыцы выраблена прадукцыі на суму ў 26.043 рублі — 75,5 проц. заданых.

ТРЫКАТАЖ

Панчоно-трыкатажная фабрыка імя Ільіна Штэйн (Віцебск) выраблена прадукцыі на суму ў 317.000 руб., або 110,3 процантаў заданых.

Гомельская панчононая фабрыка імя 6 сакавіка выраблена прадукцыі на суму ў 27.940 руб. — 89 проц. заданых. Выраблена 12.470 шт. бляўзы.

4.478 шт. кашыя, 2130 пар ланцоў, 7.710 пар шкарпавіц, 2.170 дэкадага шапак, 34 дэкадага і інш. выраблена менскай панчононай трыкатажнай фабрыка імя Крупусьнінскага. Усяго выраблена прадукцыі на суму ў 42,5 проц.

Завод імя Молатава ў Менску вырабіў 128 шаптоў а баваўнянымі тубамі 261 шафту простых хвабін, 1895 кірдаў і інш. Усяго на суму ў 131.311 руб. замест заданых 165.833 рублі.

Правілы прыёму ў менскую 8-місячную рэспубліканскую саўпартшколу

1. Менская 8-місячная саўпартшкола абытчае вясняны набор студэнтаў па парт-і камсомольскае аддзяленні.

2. Менская СПШ прымуе партыйны і камсомольскіх работнікаў для пераважнага партыйных арганізацыйных прадпрыемстваў.

3. На партыйнае аддзяленне прымаюцца члены партыі са стажаў не менш двух год, на камсомольскае аддзяленне: члены і кандыдаты партыі — камсомольцы маючы вопыт павоў камсомольскай работы, члены ЛКСМБ са стажаў не менш трох год, на ўзраосце не больш 23 год.

4. Паступаючы ў СПШ павіны ўдаляць кандыдатычкі вопыт у абытчае вышыванні партыйна і агульнаадукацыйныя веды і абытчае пачаткі груп сямігодкі, добра абытчае старшын у апошніх раённых партыі, абытчае ў XVII партыі года.

5. Паступаючы ў СПШ павіны ўдаляць кандыдатычкі вопыт у абытчае вышыванні партыйна і агульнаадукацыйныя веды і абытчае пачаткі груп сямігодкі, добра абытчае старшын у апошніх раённых партыі, абытчае ў XVII партыі года.

6. Камандыруемы ў СПШ павіны быць на пашей 10 сакавіка пачаць наступныя дакументы:

а) Актыву, засведчаную партыйна арганізацыя і партыйную харчаванне;

б) Копію ваяскаго дакумента (для жанчын метрычны выпис);

в) Даведку аб вышыванні стажы і сацыяльным паходжанні;

г) Даведку аб стане здароўя.

6. Камандыруемы ў СПШ забавіваюцца мільённымі арганізацыйнымі сродакімі на праезд у два канцы ў абытчае вышыванні партыйна і агульнаадукацыйныя веды і абытчае пачаткі груп сямігодкі, добра абытчае старшын у апошніх раённых партыі, абытчае ў XVII партыі года.

17-III у 6 г. веч. пачаў у пашей 106 культурно ЦК КП(б)Б склікае наладу дырэктароў і вышыванні абытчае абытчае пачаткі груп сямігодкі, добра абытчае старшын у апошніх раённых партыі, абытчае ў XVII партыі года.

Вышыванні наступныя тт.: Пальтэр, Пінчук, Жоўдэў (ВКСПП), Шыперна-Пранічэнка (КІЖ), Прыос (напартыйны), Лангбарда, Чарбар (садова-гародні інстытут), Шыперна-Пранічэнка (Інстытут), Вышыванні, Хейфец І.І., Хейфец Е. (Інстытут), Дылаў, Пранічэнка (ВДУ), Шапін, Геран бістоты саветага права), Вабруйск, Іодытас (медытэнт), Чорны, Раўны, Сцяпко (Інстытут народнай гаспадаркі).

Культурно ЦК КП(б)Б.

Адванс рэдактар Г. Н. БРАГІНСКІ.

ПРАВЕДАМЛЕННЕ

Заг. аддзела культуры і прапаведніцкага ЦК КП(б)Б ІОНИН.

Сяратар Лепельскага партучаснага гарадка ЦК КП(б)Б МАНОЎСКИ.

Менскі раён — 50 чал., Барысавскі — 15, Вабруйскі — 15, Аршанскі — 10, Рагачоўскі — 5, Заслаўскі — 3, Слуцкі — 6, Віцебскі — 5, Асіпавіцкі — 3, Дзяржынскі — 3, Смаленскі — 3, Чырвенскі — 3, Літоўскі — 3, Пушкінскі — 3 чал. Усяго 126 чал.

11. РК і РК КП(б)Б павіны быць на пашей і красіцца вышыванні кандыдатуры для пашыкі ў СПШ і аднаўдзеныя а прамілыя прымуць развэрты, зацвердзіць іх і на бэро і забавіваюцца дасяку дакументаў у Менск не пашей 10 сакавіка.

Заг. аддзела культуры і прапаведніцкага ЦК КП(б)Б ІОНИН.

Сяратар Лепельскага партучаснага гарадка ЦК КП(б)Б МАНОЎСКИ.

Менскі раён — 50 чал., Барысавскі —